

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ
І ПРАФКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 8 (603) Субота, 16 сакавіка 1985 года

Газета заснаваная ў верасні
1969 года. Выходадзь
раз у тыдзень

Цена 2 кап.

Інфармацыйнае паведамленне аб Пленуме Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Савецкага Саюза

11 сакавіка 1985 года адбыўся нечарговы Пленум Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Савецкага Саюза.

Па даручэнню Палітбюро ЦК Пленум адкрыту член Палітбюро, сакратар ЦК КПСС тав. Гарбачоу М. С.

У сувязі са смерцю Генеральнага сакратара ЦК КПСС, Старшыні Прэзідыума Вярховага Савета СССР К. У. Чарненкі ўдзельнік Пленума ўзнаваў памірь Канстанціна Усіцініча Чарненкі мінутай жалобага маўчання.

Пленум адзначыў, што Камуністычнай партыі Савецкага Саюза, увесі савецкі народ панеслі цяжкую страту. Памэр выдатны партыіны і дзяржаўны дзеяч, патрыёт і інтэрнацыяналіст, паслядоўны змагар за перамогу і здзалаў камунізму і міру на замлі.

Усе жыцце Канстанціна Усіцініча Чарненкі да канца было аддадзана справе ленінскай партыі, інтэрэсам савецкага народа. Куды бы і не накроўвалася яго партыя, ён нізменіла, з уласцівым яму самадаанасцю, змагаўся за ажыццяўленне палітыкі КПСС.

Многа ўвагі ўдзяліў Канстанцін Усіцініч Чарненкі на паслядоўнаму правядзенню курсу на ўдасканаленне разытога сацыялізму, на вырашэнне буйных задач эканамічнага і сацыяльнага разытога, павышэнне дабрабыту і культуры савецкага народа, на далейшы ўздым творчай актыўнасці мас, палішынне ідэалагічнай работы, умацаванне дысцыпліны, законнасці і нарадку.

Вялікі ўклад унёс Канстанцін Усіцініч Чарненкі ў далейшы разытога ўсебаковага супрацоўніцтва з браткімі краінамі сацыялізму, ажыццяўленне сацыялістычнай эканамічнай інтэграсці, умацаванне пазыцый сацыялістычнай садружніцтвы. Пад яго імпраўіцтвам цвёрда і паслядоўна працоўдзіліся ў жыцці прынцыпы мірнага сусідавства, дзяржаў з рознымі грамадскімі ладамі, дзяваучы рапушчы адпра агрэсіўным задумам імперыялізму, вялася гістомія барацьба за смыненне навязанай імперыялізму гоніць узбраенія, ліквідацыю пагрозы іядзнейшай вайны, за забеспечэнне надзеі на бяспеку народа.

Як зрэакт вока бярог Канстанцін Усіцініч Чарненкі адзначыў нашай Камуністычнай партыі, калектыву

транальнага Камітэта і яго Палітбюро. Ен заўсёды імкнуўся да таго, каб партыя на ўсіх узроўнях дзейнічала як згуртаваны, зладжаны і баявы арганізм. У адзінстве думак і спраў камуністу бачыў ён залог ўсіх поспехаў, перададзенне недахонаў, залог паствуальнай руху настрадаў.

Пленум подкресліў, што ў гэтым жалобным дні камуністы, увесі савецкі народ яшчэ цягні згуртаваныца вакол Цэнтральнага Камітэта партыі і яго Палітбюро. У партыі савецкіх людзей з воўнай падставай бачаць кіруючую і накропавающую силу грамадства і поўныя рапушчыцца беззапаветна змагацца за разліцую ленінскай унітранай і змяшчай палітыкі КПСС.

Пленум выказаў глыбокое спачуванне родным і блізкім памёршага.

Пленум ЦК разгледзеў пытанне аб выбрані Генеральнага сакратара ЦК КПСС.

Па даручэнню Палітбюро з прамовай па гэтым пытанні выступіў член Палітбюро тав. Грамыка А. А. Ен унёс працанову выбраць Генеральным сакратаром ЦК КПСС тав. Гарбачоу М. С.

Генеральным сакратаром Цэнтральнага Камітэта КПСС Пленум аднадушна выбраў тав. Гарбачоу М. С.

Затым на Пленуме выступіў Генеральный сакратар ЦК КПСС тав. Гарбачоу М. С. Ен выказаў глыбокую ўдзялініць за высокасць дэвер'я, ажанаючы яму Цэнтральному Камітэту КПСС, адзначыў, што вельмі добра разумее, наоколькі вялікая звязаная з гэтым адказансць.

Тав. Гарбачоу М. С. запэўніў Цэнтральны Камітэт КПСС, што ён прыкладзе ўсё слы, каб верна служыць нашай партыі, напамяна народу, вялікай ленінскай справе, каб плюхільна ажыццяўляцца праGRAMНЫМ УСТАНОВІ КПСС, забяспечвалася пераемнасць у вырашэні за дачаўшайшага ўмацаванія эканамічнай і абароннай магутнасці СССР, павышэння дабрабыту савецкага народа, умацаванне міру, каб настойліва праводзіліся ў жыцці ленінскай унітранай і змяшчай палітыкі Камуністычнай партыі і Савецкай дзяржавы.

На гэтым Пленуме ЦК закончыў сваю работу.

істотнай партыяй у галіне эканамічнага разытога нашай краіны.

А. МАЛАХАУ,
дацент кафедры галіновых эканомік, член партыю эканамічнага факультэта.

Треба вялічыць планавае разытоге эканомікі, умацоўваць сацыялістычную ўласнасць, пашыраць права, павышаць самастойнасць і адказансць падприемстваў. Гэта значыць падпрадкоўмашаць ўсё эканамічнае разытоге ў канчатковым выніку інтэрэсам савецкіх людзей».

Мы рыхтум спецыялістаў, якія будуть працаўцаць у народнай гаспадарцы. Таму галоўная задача выкладчыкаў калектыву эканамічнага факультэта — дасягніць студэнтам грутоўныя веды, набягніць поўним пасляхова змаганіямі падрыхтоўкі і спрэвіцаць з адказнымі задачамі, пастаўленымі Камі-



Міхаіл Сяргеевіч Гарбачоў

Міхаіл Сяргеевіч Гарбачоў нарадзіўся 2 сакавіка 1931 года ў сяле Прывільным Чырвонагвардзейскага раёна. У 1970 годзе выбіраецца першим сакратаром Стойрапольскага краю ў сям'і селяніна.

М. С. Гарбачоў — член Цэнтральнага Камітэта КПСС з 1971 года. Быў делегатам XXII, XXIV, XXV і XXVI з'ездоў даўшай партыі. У 1978 годзе выбраны сакратаром ЦК КПСС, у 1979 годзе — кандыдатам у члены Палітбюро ЦК КПСС. У 1955 годзе закончыў Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М. В. Ламаносава (юрыдычны факультэт). У 1967 годзе — Стойрапольскі сельскагаспадарчы інстытут, атрымаўшы спецыяльнасць вучонага агронома-эканоміста.

З 1955 года М. С. Гарбачоў — на камсамольскай і партыйнай работе. Працуе ў Стойрапольскім краі: першим сакратаром Стойрапольскага гаркома ВЛКСМ, намеснікам загадчыка аддзела прараганыд і агітацыі, а затым другім і першим сакратаром краікона камсамола.

У сакавіку 1962 года М. С. Гарбачоў быў выпучаны партыяй Стойрапольскага тэрторыяльна-вытворчага калгаса-на-сувяснага ўпраўлення, а ў снежні таго ж года зацверджаны загадчыкам аддзела партыйных органаў краікона КПСС.

У верасні 1966 года ён выбіраецца першим сакратаром Стойрапольскага гаркома партыі. Са жніўня 1968 года

выйца на яго ўзрасточым укладзе ў агульную справу. Мы, маладое пакаленіе, добра разумеем, што адказныя задачы ўскладаюцца і на нас. Партыя чакае ад нас, выхаванцаў Ленінскага камсамола, творчай ініцыятывы, працавітых рукаў гарачага энтузізму ў любой справе, за якую б мы не ўзяліся.

Аб тым, што моладыя многе можна, што складаны задачы ёй пад силу, перака-

Умацоўваць Эканоміку краіны

Анададзана, з гарачым адбrenнем сустэрлі савецкія людзі рагні юнчарговага Пленума ЦК КПСС, прамову на ім Генеральнага сакратара ЦК КПСС таварышу М. С. Гарбачоу, у якой перад камуністам, усім савецкім народам паставлены важныя задачы па паскарэнні сацыяльно-еканамічнага разытога краіны, удасканаліванню ўсіх жыцця грамадства. «Мы павінны абавязаны ў кароткія тэрміны выйсці на самыя перадавыя навуковыя тэхнічныя пазыцыі, на вышэйшы ўзровень прадукцыйнасці грамадскай працы...

Унісён і свой уклад

наука сведчаць размаг патрыйчычнай руху студэнцтва — уздел у будаўнічым руху студэнтаў нашага ўніверсітэта. Самааддана праца байдзі СВА ў час летніх семестраў — часінка їх укладу ў агульную справу павышэння дабрабыту савецкага народа.

А. ШАЛДУКОВА,
нам. сакратара камітэта
ЛКСМБ ГДУ па арганізацыйнай работе.

Канстанцін Усцінавіч Чарненка

10 сакавіка 1985 года на сёмдзесят чацвёртым годзе жыцця пасля цяжкай хваробы памёр Генеральнага сакратара Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Савецкага Саюза, Старшыня Прэзідіума Вярхоўнага Савета СССР, твойчы Герой Сацыялістычнай Працы Канстанцін Усцінавіч Чарненка.

Перастала біца сэрца выдатнае дзеяча Камуністычнай партыі і Савецкай дзяржавы, міжнароднага камуністычнага і рабочага руху. Усё жыцце ён заслужыў Канстанціну Усцінавічу Чарненку аддаўшы беззапетнаму служению справе партыі і народа, баракьбе за ўмацаванне эканамічнай і абароннай магутнасці Радымаў, павышэнне дабрабыту савецкіх людзей, за ўсебакове ўдасканаленне нашага сацыялістычнай грамадства, за захаванне і ўмацаванне міру на зямлі.

Канстанцін Усцінавіч Чарненка нарадзіўся 24 верасня 1911 года ў сялянскай сям'і ў вёсцы Вялікая Цесь Навасёлаўская раёна Краснаярскага краю. Прапоюнае жыцце К. У. Чарненка пачаў з ранніх гадоў, працуючы па найму ў кулоаку. Уся яго далейшая працоўная дзейнасць звязана з кіруючай работай у камсамольскіх, а затым у партыйных органах. У 1929—1930 гадах К. У. Чарненка загадваў аддзелам пралаганды і агітациі Навасёлаўскага райкома ВЛКСМ Краснаярскага краю. У 1930 годзе ён пайшоў доброволцем у Чырвоную Армію, пад ў 1931 годзе ўступіў у рэйды Камуністычнай партыі. Да 1933 года служыў у пагранічных войсках, быў сакратаром партыйнай арганізацыі пагранічнай заставы.

Закончыўши службу ў арміі, К. У. Чарненка працаў у Краснаярскім краі: загадчыкам аддзела пралаганды і агітациі Навасёлаўскага І Уярскага райкомаў партыі, дырэктаром Краснаярскага краявога Дома партыйнай асьветы, намеснікам загадчыка аддзела пралаганды і агітациі, сакратаром Краснаярскага краікома партыі.

З 1945 года пасля заканчэння Вышэйшай школы партарганізатаў пры ЦК ВКП(б) К. У. Чарненка працаў сакратаром Пензенскага

га абкома партыі, а з 1948 года — загадчыкам аддзела пралаганды і агітациі ЦК Кампартыі Малдавіі.

У 1956 годзе ён быў выблучаны з апарат ЦК КПСС на пасаду загадчыка сектара Аддзела пралаганды. З 1960 года К. У. Чарненка працаў начальнікам Сакратарыята Прэзідіума Вярхоўнага Савета СССР. У 1965 годзе ён заняў працоўную пасаду загадчыка Агульнага аддзела ЦК КПСС. У 1966—1971 гадах К. У. Чарненка кандыдат у члены ЦК КПСС. На ХХIV з'ездае партыі, у сакавіку 1971 года, выбраўшы членам Цэнтральнага Камітэта КПСС, а ў сакавіку 1976 года на Пленуме ЦК КПСС, які адбыўся пасля ХХV з'езда партыі, — сакратаром ЦК КПСС.

З 1977 года К. У. Чарненка — кандыдат у члены Палітбюро, а з 1978 года — член Палітбюро ЦК КПСС.

Нечарговы Пленум КПСС, які адбыўся 13 лютага 1984 года, выбраў К. У. Чарненку Генеральнym сакратаром ЦК КПСС.

К. У. Чарненка быў дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР 7—11 скликанняў і дэпутатам Вярхоўнага Савета РСФСР 10—11 скликанняў. У красавіку 1984 года на першай сесіі Вярхоўнага Савета СССР 11-га скликання К. У. Чарненка быў выбраны Старшынём Прэзідіума Вярхоўнага Савета СССР.

На высокіх пасадах, якія партыя давярала Канстанціну Усцінавічу Чарненку, ён правіў сабе як верны і стойкі марксіст-ленінец, актыўны барацьбі за мир і пішасце людзей. Балодоючыя багатым жыццёвымі вопытам, глыбокімі тэарэтычнымі ведамі, выдатнымі палітычнымі і арганізатарскімі здольнасцямі, ён унёс вялікі ўклад у калекцыйную дзейнасць Цэнтральнага Камітэта партыі па распрацоўцы і ажыццяўленню генеральнай лініі КПСС, ажыццяўленню рапрештніцтва і ўстановленню ленінскага стылю партыйнай і дзяржаўнай работы.

У дакладзе на чэрвеньскім (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, у іншых выступленнях К. У. Чарненку ўсебаковае абгрун-

таванне атрымало стратэгічны курс КПСС — курс на ўдасканаленне пабудаванага ў СССР сацыялізму. З яго імем звязаны даўнейшае паглыбленне і канкрэтызацыя выпрацаўванай партыйнай канцепцыі развітага сацыялізму, якая лягала ў аснову работы па падрыхтоўцы новай рэдакцыі Праграмы КПСС.

Многа сіл і ўагі ўдзяляў К. У. Чарненка ўдасканаленне форм і метадаў ідэйна-вытвараўчай і арганізатарской работы партыі ў масах, яе кадравай палітыцы, паліпшэнню дзейнасці Саветаў, прафсаюзаў і камсамола, творчых саюзаў, органаў народнага кантролю. Значны юклад К. У. Чарненку ў распрацоўку рэформы школы.

К. У. Чарненка прайяўляў вялікія клопаты аб павышэнні ўтэмпай росту грамадскай вытворчасці, ўсебаковай інтэнсіфікацыі эканомікі, паскарэнні наука-тэхнічнага прагрэсу, абы ўдасканаленны гаспадарчага механізму, ўмацаванні дысцыпліны і арганізаціі. У яго прамове на кастрычніцкім (1984 г.) Пленуме ЦК КПСС атрымала даўнейшае развіціе аграрная палітыка партыі, вызначаны актуальнаями задачамі па выкананні Харчовай праграмы, нахільнастю павышэнню жыццёвага ўзроўню народа.

Узначальваючы Савет Абороны СССР К. У. Чарненка многасярэднім для ўмацавання абароназдольнасці краіны, павышэннем баявой гатоўласці Савецкіх Узброенных Сіл.

У складанай міжнароднай абстаноўцы К. У. Чарненка вялікімі заслугамі былі распрацаўленыя міжнародныя праклановы Савецкага Саюза, націраваныя на аздарубленні міжнароднай астравоўкі, на ўсталяванні прызыпаў мірнага сусідавання дзяржаў з рознымі грамадскімі ладамі.

Першароднае ўвагу К. У. Чарненка ўдзяляў развіцію і ўмацаванню супрацоўніцтва і зтартаванасці краін сацыялістичнай партыі, а таксама ў пасяджэнні рабочага з'езда ХХVI з'езда партыі, на разыцці і ўстановленню ленінскага стылю партыйнай і дзяржаўнай работы.

У дакладзе на чэрвеньскім (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, у іншых выступленнях К. У. Чарненку ўсебаковае абгрун-



стичнай садружнасці. Ен паслядуну выступаў за ўмацаванне аднінства сусветнага камуністычнага і рабочага руху, у падтрымку нацыянальна-вызваленчай барацьбы народа.

Па ініцыятыве К. У. Чарненкі былі распрацаўленыя мноўгія інструктукі на праклановы Савецкага Саюза, націраваныя на аздарубленні міжнароднай астравоўкі, на ўсталяванні прызыпаў мірнага сусідавання дзяржаў з рознымі грамадскімі ладамі.

За вялікія заслугі перад Радаймай Канстанцін Усцінавіч Чарненка тройчы ўдасканалены званні зоркіх Героя Сацыялістычнай Працы, унагароджаны чатырма орденамі Леніна, трохамі орденамі Прафсаюза Вярхоўнага Савета СССР, многімі медалямі Савецкага

Саюза, а таксама вышэйшымі ўнагародамі брацкіх краін. Ен з'яўляўся лаурэатам Ленінскай прэміі.

К. У. Чарненка карыстаўся глыбокай павагай і даўрэем савецкага народа, нашых зарубежных сяброў. Яго заўсёды вызначалі чулкія адносіны да патрэб і запатрабаванняў працоўных, прынцыпавасці і асабістай скромнасці.

Усё жыцце Канстанціна Усцінавіча Чарненка — яркі прыклад непахіснай адданасці вялікімі заслугамі на праклановы Савецкага Саюза, націраваныя на зоркіх адрасах, захаваені ў сэрцах камуністаў, усіх савецкіх людзей.

Цэнтральны
Камітэт
КПСС

Прэзідым
Вярхоўнага
Савета СССР

Савет
Міністраў
СССР

ДАНИНА ГЛЫБОКАЙ ПАВАГІ

Як і усе савецкія людзі, прағослунае чалавечтва свету з болем у сэрцах успырнілі відзячкі, супрацоўнікі і студенты Гомельскага дзяржаўнага університета вестку аб смерці

сакратара ЦК КПСС Старшыні Прэзідыму Вярхоўнага Савета СССР Канстанціну Усцінавічу Чарненку.

На ўсіх факультэтах університета прайшли жалобныя мітынги, на якіх мін-

тай маўчання была ўшанавана на святлая памяць аб К. У. Чарненку. Аддачыў даныну вялікай павагі, выступаўшы на мітынгах адзначали выдатныя арганізаторскія здольнасці, якія праўніку К. У.

Чарненка на ўсіх пастах, якія яму даручала партыя і народ. У памяці савецкіх людзей К. У. Чарненка застанецца як пальміраны працагандыст марксіст-ленинскі ўладаў. Ен унёс вялікі ўклад у распрацоўку тэорыі і практикі ўдасканалення падтрымкі на праклановы Савецкага Саюза, націраваныя на аздарубленні міжнароднай астравоўкі, на ўсталяванні прызыпаў мірнага сусідавання дзяржаў з рознымі грамадскімі ладамі.

На мітынгах было выказана гарасць аддабрэнне разшырэння нечарговага савецкага Пленума ЦК КПСС аб выбрані на пост Генеральнага сакратара ЦК КПСС, віднага партыйнага і дзяржаўнага дзеяча М. С. Гарбачава. Савецкі народ, падкрэсліўшы выступаўшы на мітынгах, поўны рашучасці і далей змагацца за ажыццяўленне ўнутранага і зовнешніх палітыкі КПСС якая выражасяе карэнныя інтарэсы народа.

НА ЗДЫМКАХ: у час жалобнага мітынгу на геалічным факультэце.
Фота В. Ермаковай.



ВЫСОКАЕ ПРЫЗНАЧЭННЕ УНІВЕРСІТЭТА

Гомельскі дзяржавны ўніверсітэт па праву лічыцца флагманам вышэйшай школы беларускага Палесся. За паўтара, дзесяцігодзіннай існаванні ён дасягнуў прыкметных поспехаў у падрыхтоўцы маладых спецыялістаў для народнай гаспадаркі, у разыўцы навуковых даследаванняў, пашырэнні і ўмацаванні сувязі навукі з вытворчасцю. Як вучбна-навуковы і культурны цэнтр Гомельшчыны на сучасным этапе камуністычнага будаўніцтва ГДУ павінен узіміца на якасць новыя, больш высокія рубяжы. Адсюль заканамерна ўсё ўзрастаточна ўвага, якая прайяўляецца шматграннай дзеянасці ўніверсітэта з боку партыйных і савецкіх органаў. У прыватнасці, гэтымі днёмі яго наведалі першы сакратар

Гомельскага аблкома партыі депутат Вярхоўнага Савета ССР А. А. Малафеев, старшыня выканкама аблсанкта Савета народных депутатаў депутат Вярхоўнага Савета БССР А. С. Камай, сакратар гаркома КПБ Н. Ф. Іванова. У рэктараце іны сустрэліся з кіруючымі работнікамі ўніверсітэта. Рэктор акадэмік АН БССР, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі ССР Б. В. Бокуць падрабізна расказаў аб факультэтах, спецыяльнасцях і спецыялізаціях ўніверсітэта, аб праблемах, якіх патрабуюць неадкладнага вырашэння.

Пры размове аб адкрыцці новых спецыяльнасцей і спецыялізацій А. А. Малафеев і А. С. Камай падкреслівалі неабходнасць максімальнае забеспечэнне маладымі спецыялістамі вытвор-



чых прадпрыемстваў і аграрнага комплексу комплексу Гомельскага ўніверсітэта павінен адиграць вядучую ролю ў сваім рэгіёне.

сама, што Гомельскі дзяржуніверсітэт павінен адиграць вядучую ролю ў сваім рэгіёне.

не ў справе рэалізацыі реформы агульнаадукатыўнай і прафесійна-тэхнічнай школы.

На сутэрэны шла дзелаўская размова аб перспектывах ГДУ, будаўніцтве новага вучбна-лабараторнага корпуса, лепшым забеспечэннем вучбнага практуса сучаснай электроннай вылічальнай тэхнікай.

У час знаходжання на ўніверсітэце А. А. Малафеев, А. С. Камай, Н. Ф. Іванова азнаёміліся з некаторымі вядучымі навуковаскладчыческімі лабараторыямі ўніверсітэта. На сутэрэны ў адрес рэктората, партыйнай і грамадскіх арганізацій было выказаны шраг каштоўнага пранапоўненія, рэалізацыя якіх дазволіць зрабіць новы крок на шляху ўдасканалення падрыхтоўкі спецыялістаў ўніверсітэцкай адукатыўнай і разыўцкай фундаментальнай навукі.

НА ЗДЫМКУ: на сутэрэны ў рэктораце.
Фота В. Васильчані.

У ГАЛІНЕ ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫКІ НАШ КУРС ЯСНЫ I ПАСЛЯДОУНЫ. ГЭТА — КУРС МІРУ I ПРАГРЭСУ.

(З прамовы Генеральнага сакратара ЦК КПСС таварыша М. С. Гарбачова на Пленуме ЦК КПСС 11 сакавіка 1985 года)

МАЦАВАЦЬ МІР— ПАЧЭСНЫ АБАВЯЗАК

ГЛЫБОКА УСВЕДАМЛЯЮЦЬ I ІМКНУЦЦА
ДА ГЭТАГА У ГОД 40-ГОДЗЯ ВЯЛІКАЙ
ПЕРАМОГІ ЖЫХАРЫ АРДЭНАНОСНАГА
ГОМЕЛЯ

Іде завяршальны год адзіннадцатай пяцігодкі — год актыўнай падрыхтоўкі да XXVII з'езда КПСС і 40-годзя Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. Яго насычанасць важкімі падзеямі надае асаблівы, палітычны сэнс вялікай работе партыйных, дзяржаўных і гаспадарчых органаў, грамадскіх арганізацій і працоўных калектываў па магістральнымі ўсіх сіл на паспяховае завяршэнне вытворчых заходаў юбілейнага года і пяцігодкі ў целым.

Новымі працоўнымі дасягненіямі супстраваюць слáднае 40-годзю Перамогі гамільчане. У ходзе працоўных вахт і пачынаў яны накіроўваюць свае намаганні на датэрміновое выкананне планаў і сацыялістычных абавязацельстваў 1985 года і ў гэтым бачаць свой абавязак перад светлай памяцю тых, хто аддаў жыццё ў бітвах за свабоду і незалежнасць Радзімы, за мір і ѿчышце людзей, чиерашніяга і будучых пакаленій.

Патрыятычныя імкненні гамільчан знаходзяць сваё адлюстраванне тэаксама ў актыўным узделе ў дзеянасці Савецкага Фонду міру, палаўненні яго добрахвотных ўзносамі.

Нядыяна адбылося пасяджэнне актыўства Савецкага Фонду міру нашага горада. На ім быў падведены ўзводні работы за 1984 год і вызначаны задачы патрыятычнага і інтэрнацыональнага выхавання ў перыяд падрыхтоўкі да XXVII з'езда КПСС, 40-годзя Вялікай Перамогі.

Адкрываючы пасяджэнне, сакратар гаркома КПБ Н. Ф. Іванова адзначыла, што ўздел ў бараже за мір праз Фонд міру стаў унутранай патрэбай многіх тысяч гамільчан, праўленнем патрыятызму і інтэрнацыонализму, якім падкрэдзімілі, што палітыка КПСС і Савецкага ўрада каўчыцца ўсесараднай падтрымкай. Патрыятычны рух працоўных і ўсіх жыхароў горада няўзяў пашырэцца. Каля 1 ў 1983 годзе на раҳунак Са-

ленства ў свядомасці нашых дзяцей выхоўца ўзаемавыручкі і братэрства, узаемавыручкі і чалавекалюбства.

Значны індывідуальны ўзнос паступаў на Фонд міру ад рабочых, пенсіянераў горада. Так, рабочы школазавода імя Ламаносава П. І. Гулевіч штомесячна пералічвае на яго раҳунак на 10 рублёў. Такія ж сумы са сваіх пенсій пералічваюць В. Т. Мядзведская і Н. А. Сімановіч. Пенсіянка А. В. Хрышунова ў кастрычніку мінулага года ўнесла ў Савецкі Фонд міру 2 тысічы рублёў. Яна сказала: «Хач, как мы дзеці і ўнукі не зведалі жахаў. Якія перажылі мы».

Такія прыклады — не адзінкавыя. Некаторыя ўкладчыкі з-за сваіх сцілістасці не хочуць, каб пра іх гарызарылі або пісалі. Якія бы сумы не ўносилі гамільчане ў Савецкі Фонд міру, яны робяць гэта ад чистага сердца, усведамляючы сваю прыналежнасць да магутнага руху сучаснасці — баражы.

Гомельскі гарком КП Беларусі, бюро праўлення гарадскога аддзялення СФМ выказаў сардичную ўдзячнасць усім актыўствам Савецкага Фонду міру за плённую працу па патрэчным выхаванню савецкіх людзей, за актыўны ўздел у дзеянасці СФМ.

У сакавіку ў горадзе аўгустовікіх міру, прымечаны 40-годзю вялікай Перамогі. У ходзе яго ва ўсіх працоўных калектывах, арганізаціях, савецкіх і навучальных установах, па месцы жыцтва актыўзуеца работа па ваенна-патрэчнаму і інтэрнацыяналізму выхаванню. Узделынікі Вялікай Айчыннай вайны супстраваюцца з моладдю, расказваюць пра герояў, подзвігі савецкага народу ў бараже супраць ізменіка-фашистскіх захопнікаў. Актыўсты Савецкага Фонду міру праўодзяць цілер вялікую расплюмачальную работу па больш шырокаму далучэнню гамільчан да збору сродкаў у Фонд міру значных сумы.

Праводзімыя месячнікі яшчэ раз правадзяць гарачае імкненне працоўных, моладзі г. Гомеля ўнесці свой канкрэтны ўклад ва ўмацаванне міру на зямлі.

Т. ЕРМАКОВА,
лектар Гомельскага гаркома
КП Беларусі, намеснік
старшыні гарадскога аддзялення Савецкага Фонду міру.

НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ

Рэформа агульнаадукатыўнай і прафесійна-тэхнічнай школы пастаўіла новыя, больш адказныя задачы перад ВНУ краіны. Яны заключаюцца ў павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, якім давядзенца працаўца на інвеставанні ў ПТВ. Гэтаму пытанню асаўляецца ўвага наадацца ў Гомельскім дзяржавным універсітэце, сведчаннем чаго стала праведзеная наядуна навукова-метадычнай канферэнцыі прафесарскага віддзялення Савецкага Фонду міру 2 тысічы рублёў.

На наступных пленарных пасяджэннях канферэнцыі з актуальными дакладамі выступілі праектар па вучбенай работе член-карэспандэнт АПН ССР І. Ф. Харламаў.

На наступных пленарных пасяджэннях канферэнцыі з актуальными дакладамі выступілі праектар па вучбенай работе член-карэспандэнт АПН ССР І. Ф. Харламаў.

На наступных пленарных пасяджэннях канферэнцыі з актуальными дакладамі выступілі праектар па вучбенай работе член-карэспандэнт АПН ССР І. Ф. Харламаў.

На наступных пленарных пасяджэннях канферэнцыі з актуальными дакладамі выступілі праектар па вучбенай работе член-карэспандэнт АПН ССР І. Ф. Харламаў.

На наступных пленарных пасяджэннях канферэнцыі з актуальными дакладамі выступілі праектар па вучбенай работе член-карэспандэнт АПН ССР І. Ф. Харламаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў для народнай гаспадаркі ў свяtle патрэбавання XXVI з'езда КПСС» наступнага Пленума ЦК КПСС выступіў рэктор ГДУ, акадэмік АН БССР, прафесар Л. А. Шамятаў, праектар па засвоюванні навучання ў вышэйшай школе. Іншыя даклады на пасяджэннях канферэнцыі з актуальными дакладамі выступілі член-карэспандэнт АПН ССР І. Ф. Харламаў.

У дні канферэнцыі адбылася сесія саўкупнага пасяджэння на факультэтах ўніверсітэта. На іх заслушана і амбэрвана звыш 60 дакладаў па важнейшых напрамках ўніверсітэцкай адукатыўнай.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэнні з дакладам «Задачы выкладчыцкага колектыву ўніверсітэта па павышэнні якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, што дазволіць вырашыць усе задачы, якія поставлены на факультэты і кафедры педагогікі і пісіхологікі Г. Г. Гусева і Р. М. Аўчынікаў.

На пасяджэн

ДА БЯДЫ ВЯДЗЕ НЕАСЦЯРОЖНАСЦЬ

Многія з гамяльчан, напэўна, былі свядомі бурных тлумачэній інспектараў ДАІ па-рушальнікамі правілаў пераходу вуліц. Нязродзі пешаходы абураюцца: «Падумаеш, знайшлі злачынцу!». А іншыя проста кідаюцца на ўёкі. Можа, пра-парушаюць нястрыманных, скільніх да немадардакавання людзей? Зусім не. Большасць пешаходаў-прушальнікаў — паважаныя працаўнікі, добрыя бацькі. У гэтых я неаднаразова пераконваючыся, калі дэвідовілася дастаўляць іх у інспекцыю або ў аддзел міліцыі для ўстаноўлення асобы. Як правіла, гэта былі людзі, якія нізе, акрамя вуліцы, не ўступаюць у супречнасць з законам.

Што ж прымушае іх не прызначаць правілаў паводзеня на вуліцы? Яшчэ многія гамяльчане чамусці ўпэўнены: пераход вуліцы на неўстаноўлены месец — учынка не страшна. Маўлі, правілы — не што іншае, як прамірная мера перасыягі і існуюць для развязак, да якіх сябе ніхто, натуральна, не адносіць. Менавіта гэты самадавман прыводзіць адных да канфлікту на дарозе, другіх — да цяжкіх траўм і нават смерці. За два месцы бычагата года на вуліцах г. Гомеля трапілі пад колы транспарту 45 чалавек. Рабочы завода «Кармаш»

А. Крупеня насупраць прахадной завода «Электрапарата» пераїдагу вуліцы Савецкую перад аўтамабілем ЗІЛ-130 і быў забіты ім. Падцярпіўшы з сур'знымі траўмамі быў дастаўлены ў бальніцу.

Аперацтар статутаўлення А. Рубашына разам са сваёй цёткай пераїдагала на неўстаноўлены месец вуліцы Пралетарскую. Яны быў забіты аўтамабілем ВАЗ-2101. Цётка загінула, а яе племяніца трапіла ў бальнічны ложак.

Даўно з'яўляжана: ніхто з пашарпейшых пры парушэнні правілаў вулічнага руху ў другі раз у бальніцы па гэты прычыне не пападае. Даўкі наўежанай здароўя трэба плаціць за нескладаную навуку аб працах дарожнага руху!

Да месца сасланца на іншыя назіранні. Падцярпіўшы, расказаваючы сібрам аб здарэнні з ім, часта вінавацілі ў ёсім вадзіцеляў. Такім таварышам неаднім дэвідовілася апускаць вочы, калі інспектар ДАІ прыходзіў у працоўны калектыв і глумчаваў, як было на самой справе. Нам трэба пераймаць вопыт жыхароў сталіцы Беларусі — Мінска. Тут да мінімуму зведна колькасць дарожных трагедый па віні пешаходаў. У горадзе не ўбачыш людзей, якіх бі пераходзілі вуліцу на чырвоны колер светафора або ва неўстаноўленым месце.

Што ж перацкаджае змяніць карэнным чынам сітуацыю ў нас? Справа не толькі ва ўстаўкоўцы светафораў, будаўніцтве падземных пераходаў і г. д. Ніякія сродкі не папамоўшы, калі пешаход пазбуйлены пачуццем самадысцыпілі. Узнікае пытанне: што штурхнула пад колы аўтамабіля ГАЗ-24 фотографа аўтадынні «Гомельфота» Калярноўскага, які пералез праз трубы агароджу і аказаўся на шляху аўтамабіля? Вадзіцель не змог яго спыніць і пешаход ад атрыманых цяжкіх траўм пам'ер.

У забесплечні збліскі руху мноства можна зрабіць у самыя кароткія тэрміны. Возьмем, напрыклад, прафілактыку дарожнага траўматызму. Прафасловы камітэты, прац якіх праходзяць лісты непрацадольнасці пашарпейшых на дарозе, чамусці пралускаюць прафілактыку дарожнага траўму з поліэтику. Вялікі ўзбіжчык могуць дайць агляды-конкурсы сярод працоўных калектываў па недапушчанню дарожнага траўматызму, дні бліскі руху і мноства іншыя мерапрыемствы на прадпрыемствах і ў арганізаціях, месцах нашага адпачынку.

У. ЛІПСКІ,
старши инструктар абласной
дзяржаўтайскіх, член
прэс-аўтаклуба Саюза
журналістаў БССР.

Парады садаводам

АБ АБРЭЗЦЫ ДРЭУ

Першыя вясенны «каляндарны» месец на Гомельшчыне не заўсёды знамяне пачатак вясны. Бываюць гады, калі не толькі ў пачатку, але і ў сірэдзіне сакавіка марзы, асабліва ноччу. У нас перавышаюць 10 градусаў і супрадавнаючыя пакуткі паўночным ветрам. Аднак, хада і мօнцы мароз раниці, але потым на падвойных прыгэтах сонцам схілах даху падтае снег і з'ініца калек.

З надыхам вясны ў садаводоў-аматаў значна прыблізляецца клопатаў. Сярод іх — абразка плодовых і ягадных культур. Між тым існуюць правілы: абразкай плодовых дрэў і ягадных кустоў трэба змайміца пры температуре не ніжэй мінус 10 градусаў. Абавязковая трэба скончыць абразку да таго, як пачнучы набухаць пупышкі.

У гэтым годзе высокія снежныя сумёты аблігаюць абразку. Забраўшыся на іх, садавод можа абразаць галінкі бліжэй да вярхушак крон. Па замёшашаму снегу і лігнізі збіраць абразаваныя галінкі. Правуда, у сірэдзіне днія снег падтае і правальваеца. У гэтым выпадку трэба на снег паклацці дошкі.

Існуюць два віды абразкі. Так званая сантарная, калі абраозаць адмёршыя, хворыя і паламаныя галінкі. Яна праводзіцца пераважна на дарослых дрэвах. Такую абразку можна і неабходна рабіць на працягу ўсяго года.

Асноўная мэта абразкі маладых плодовых дрэў — забяспечыць фарміраванне «галоўных» галінок, стварэнне правільных крон. А яна не павінна быць залишне густой — інакш

не ўсе галінкі атрымаюць патрэбную «спорыць» сонечных проміні і абаронных сродкаў пры альпісканні ад шкоднікаў. Таму маладыя дрэвы прараджаюць, пакідаючы 5—7 найбольш моцных і накіраваных у розныя бакі паразісткі. Яны і стануть будучымі асноўнымі голінкамі.

Прараджанне праводзіцца і на дарослых дрэвах. Гэта таксама робіцца для асвятлення кроны, каб фотасінтэз, без якога не могуць утварыцца якасныя плады, магчыма больш раўнамерна «працаўаў», на ўсіх галінках. Накількі гэта магчыма, бачна на такіх прыкладзе: у лісце яблыні з найбольш асветленага пайдзівага боку кроны ў сірэдзіне за дзень інтенсіўнасць фотасінтэзу ў пяць разоў вышэй, чым у цэнтры кроны, дзе асвятленне ў 8—10 разоў слабей. У выніку і яблына падаў у іе цэнтры ў трох разах меншую, чым на перыферыйных галінках.

Аднак вернемся да маладых дрэўцаў. Калі ж праводзіць іх абразку? Пакуль зямля не адтала, да распускання пупышак, а яшчэ лепш — да пачатку руху соку. Натуральна, вызначаць гэта трэба не надрэзаным плодовага дрэва. Тут прыродным арыенціром можа служыць «плак» бярозы. Таму сачыце за наядвор’ем, ходам феналагічных з’яў сёлетній вясны, прыслухоўвайцесь да параду вопытных садаводаў, вашых суседзяў.

В. ВЕРАМЕЧЫК,
кандыдат сельскагаспадарчых наукаў,
асістэнт кафедры батанікі і фізіялогіі
раслін

ЗАПРАШАЕ КІНАТЭАТР «СПАРТАК»

Калі Вы любіце кінамастацтва, калі кіно для Вас магчымасць зразумець сябе і акаличыні свет, узагаць сябе духоўна, калі Вы цікавіцца гісторыя кіно або любіце вітрацца да фільмаў мінулага, калі Вы зноў хоцеце паглядзець добры фільм — прыходзіце ў спецыялізаваны кінатэатр «Спартак». Тут дзеянічае Клуб сяброў кіно «Дыялаг», у якім паказваюцца старыя і новыя стужкі, сапраўдныя мастацкія творы буйнейшых савецкіх

режысёраў і майстроў зменжнай экрана. Тут Вас запросяць на прэм’еру інсанаторыў цікавых, прамлеменных фільмаў, якія Вы зможаце паглядзець толькі ў гэтым кінатэатры. У працаванаваным рэпертуары Вы заўсёды зможаце знойдзіць фільмы па душы. Даўшы Клубу сяброў кіно: «Кожнаму глядачу — свой фільм, кожнаму фільму — свой глядач».

Адміністрацыя кінатэатра выпускае абансменты на на- ведванне пасяджэнні Клу-

ба. Іх могуць набыць студэнты, выкладчыкі і супрацоўнікі ўніверсітэта.

У бліжэйшыя дні на экране кінатэатра «Спартак» Вы зможаце паглядзець мастацкія фільмы:

16—17 сакавіка — мас- маштабны фільм «Спартак» (2 серыя). Пачатак сеансаў: 16 га — 10, 15, 18, 20, 21, 20.
17 га — 11, 10, 14, 10, 17, 30,
20, 30.
18 га сакавіка — індыйскі

СПОРТ ПЕРАМАГЛІ МАЦНЕЙШЫЯ

Праведзена першынство ГДУ па лыжным спорту. У спарборніцтвах прынялі ўдзел 130 чалавек. Сярод мужчын угонцы на 10 км перамогу атрымаў студэнт факультэта фізічнага выхавання В. Механік. Другое і трэціе месцы занялі яго таварыши па камандзе А. Клімкоў і В. Грушанко.

Матчнейшай сярод дзяўчакаў у гонцы на 5 км стала студэнтка факультэта фізічнага выхавання Ірына Бабохіна. На другую і трэцюю прыстуپкі п'едэсталу горнага ўзімку з'яўляўся студэнтка гісторыка-філалагічнага факультэта Валянціна Прыгодзіч і Анна Аўчынікава.

У эстафетных гонках сярод

РАСЦЕ ДАСТОЙНАЯ ЗМЕНА

У спартыўным комплексе Беларускага політэхнічнага інстытута праведзена першынство Белавеста ДСТ «Буравеснік» па вольнай барацьбе сярод юнакоў. Упэўненую перамогу заваявала зборная каманда ДЮСШ пры ГДУ. Яна набрала 1300 ачкоў і намагаўся апраедзіць білжэйшых канкурантаў.

ПОСПЕХ ЮНЫХ

На першынстве Белавеста ДСТ «Буравеснік» па лёгкай атлетыцы ў сірэдзіне падзеняючай дрэвіні знойдзілісь ў сірэдзіне віціні Каўказа, Паміра, Пінь-Шаня. Ад кожнага ўзыходжання на схілы гор у яго, як і ў сяброў на звязы, заставацца незабытны ўражані. Памінаньць аб іх дамагаюць шматлікія фотаграфіі, боязнивіе спадрожнікаў альпістістаў стаў фотаапарат. Гэты

мужчын месцы размеркаваліся наступным чынам: на першы — факультэт фізічнага відзінні, другі — факультэт геафака.

У жаночым эстафете першыя месцы занялі студэнткі гісторыка-філалагічнага факультэта, другімі былі будучыя матэматыкі і трэцімі — біёлагі.

Падведзены камандны вынікі першынства ГДУ па лыжным спорту зімоваму магабор'ю ГПА. Найбольшую колькасць ачкоў набралі спартсмены гістофіла. Гатоўства іх на падыходе да выхавання В. Механік. Другое і трэціе месцы занялі яго таварыши па камандзе А. Клімкоў і В. Грушанко.

Матчнейшай сярод фізічнага відзінні стала спартсменка Ірына Бабохіна. На другую і трэцюю прыстуپкі п'едэсталу горнага ўзімку з'яўляўся студэнтка гісторыка-філалагічнага факультэта Валянціна Прыгодзіч і Анна Аўчынікава.

У эстафетных гонках сярод

прывесла ў скарбонку ўніверсітэта 1168 запіскі ачкоў. Пераможцамі з'яўляюцца сярод юношы асобы, якія праведзенымі прызэрамі з'яўляюцца на падзеніі. На другім месцы стала зборная каманда ДЮСШ пры ГДУ. Яна набрала 1300 ачкоў і намагаўся апраедзіць білжэйшых канкурантаў.

Д. ЖАРКОУ, дырэктар ДЮСШ

здымак быў зроблены У. Чыслікам у час экспедыцыі на Каўказ.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

Ва ўніверсітэце фармірующей групою студэнтаў у колькасці 15 чалавек для турыстычнай падэздкі ў Народную Рэспубліку Балгарью. Пазнамінца з братаній сацыялістичнай краіны, адначынам тут можна ў сарадзіні пішыць. Кошт пущукі — 420 рублёў. Жадаючымі стаць удзельнікамі турыстычнай падэздкі неабходна прадстаяць у прафам студэнтаў ГДУ харкторыстычнай-рэкоменданцыі з факультэта не пазней 19 сакавіка.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

Рэктарат, партком, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта, дванаццаць гісторыка-філалагічнага факультэта, кафедра гісторыі СССР і БССР выпазыдаваюць глыбоек спачуванне асістэнту гісторыка-філалагічнага факультэта БЫШЫНКУ Уладзіміру Іванавічу з выпадку заучаснай смерці яго БРАТА.